

**ПЛАН
КУЛЬТУРНА- МАСАВАЙ І ФІЗКУЛЬТУРНА-АЗДАРАЎЛЕНЧАЙ РАБОТЫ
З ВУЧНЯМІ ДЗЯРЖАЎНАЙ УСТАНОВЫ АДУКАЦЫІ “ГІМНАЗІЯ № 36 г.
ГОМЕЛЯ ІМЯ І.МЕЛЕЖА”**

У СУБОТУ **28.09.2024**

<i>№</i>	<i>Змест дзейнасці</i>	<i>Клас ы</i>	<i>Час</i>	<i>Месца</i>	<i>Адказы</i>
I	АРГАНІЗАЦЫЙНА-МАСАВЫЯ МЕРАПРЫЕМСТВЫ				
Гімназічныя мерапрыемствы					
1	Класныя гадзіны “Тонкія ніткі дзіцячай душы”	9-11	9.00	Кабінеты	Класныя кіраўнікі 9-11 класаў
2	Наведванне мемарыяла “Курган Славы” з абмеркаваннем гісторыі помніка	4	11.00	Курган Славы	Курака М.Я.
3	Экскурсія па узгадненні	6	10.00		Класныя кіраўнікі 6-х класаў
4	Асветніцкая гадзіна “Беларусь. Якасць. Адукацыя. Пospех.	7	12.00	Бібліятэка	Пашчасцева С.І.
5	Работа Школы будучага першакласніка		9.00 -11.50	2-8, 2-7	Казачэнка А.А.
II	КУЛЬТУРНА- МАСАВАЯ І ФІЗКУЛЬТУРНА-АЗДАРАЎЛЕНЧАЯ РАБОТА				
1	Удзел у спаборніцтвах “Старт пакаленняў”	4-6	11.00	Гімназія №58	Сарокіна Я.А. Маісеенка М.У.
2	Турыстычны злет	6-8	14.00	Плошча Леніна	Рудзянок Ж.В. Несцяровіч І.У.
3	Легкая атлетыка	2-3	12.00	Спартыўная зала	Лозбенеў М.П.
4	Легкая атлетыка	4-5	13.00	Спартыўная зала	Лозбенеў М.П.
5	Валейбол	6	14.00	Спартыўная зала	Лозбенеў М.П.

6	Валейбол	7	15.00	Спартыўная зала	Лозбенеў М.П.
7	Футбол	8	16.00	Спартыўная зала	Лозбенеў М.П.
8	Футбол	9	17.00	Спартыўная зала	Лозбенеў М.П.
9	Футбол	10	18.00	Спартыўная зала	Лозбенеў М.П.
10	Футбол	11	19.00	Спартыўная зала	Лозбенеў М.П.
III РАБОТА ФАКУЛЬТАТЫЎНЫХ ЗАНЯТКАЎ					
1	Факультатыўныя заняткі	9-11	Па графіку		Настаўнікі па прадметах
IV РАБОТА АБ'АДНАННЯЎ ПА ІНТАРЭСАХ					
1	Пачатковае тэхнічнае мадэляванне	5	9.00-9.45 9.50-10.35	1-4	Грыгарэнка Л.А.
		2	10.40-11.25 11.30-12.15		
2	Экапалітра	2	9.00 - 9.45 9.50 - 10.35	3-3	Собаль І.В.
		3-4	10.40 -11.25 11.30 - 12.15		
		5-7	12.20 -13.05 13.10 13.55		
3	Інтэлект-шашкі	5-7	8.45 – 9.30 9.35-10.15	3-6	Фейгін У.Б.
		1-4	10.25 -11.10 11.15-12.00		
V ПСИХОЛАГА-ПЕДАГАГІЧНАЕ СУПРАВАДЖЭННЕ АДУКАЦЫЙНАГА ПРАЦЭСУ					
1	Гульня “Здароваму ўсе здрава”	2	11.00	Кабінет СППС	Масляноў П.М.
2	Кансультацыя “Здольнасці і інтарэсы майго дзіцяці. Арганізацыя пазаўрочнай занятасці.”	5-7	11.00 -13.00	Кабінет СППС	

